

Алехна Шых



...ты – сон,
сатканы з ценяў ночы...

Дзьве малітвы

1

Я хадзіў па горадзе,
толькі саду
не нагадваў горад мне.
І, ня рады,
са сваёй пакутаю
і любоўю
я хадзіў па горадзе....
Дзе? Ня помню

2

Расьціснуўшы, не расьціўшы,
мураша на сваім стале,
я паклаў яму
заместа камню магільнага
крышачку белага хлеба –
няхай будзе съветлая памяць,

пакуль хто анучаю
не зъмяце

3

Пасыля чароўнае самоты
у гэтым съвеце
толькі ноты
кладуцца на спакой душы.
А потым....
Ціхі пошап кропляў,
і лёгкі лёт лістоты крохкай,
і сънегу дзіўны рэнесанс
– то вальс

4

А чаму ж ты, мая зорачка,
ня съпіш?
Мы живем у цёплай хаце
бабулі маёй,
у якой ва ўласны двор
ёсьць чатыры вакны,
два – на вуліцу,
ды адное – ў гарод,
і ва ўсе з іх съвеціць поўня.
Мо' тое съятло замінае табе?

Дабранач

5

Ігнаць каня
па лініях рукі
прыгожае і лёгкай
бы травінка
што звонам
у асьнежаных палёх
пабудзіць прысақ
раніцы съляпое
і прапануе ветру-званару
у прысаку знайсьці
агенъчык з ночы
каб ад яго
заранку запаліць

6

Лісьце складае
на мокрым асфальце
даўнюю казку

забытага шчасьця,
дзіўную казку
мінулага лета.
Цёплых сумётаў
срэбныя нетры.
Ціха зынікае
пад коламі аўта
мілая казка,
казка пра заўтра

7

Ты – сон, сатканы з ценяў ночы.
Па дахах вымытых дажджом
дамоў з зялёных зынічак
восень складае пацеры замоў.

I даўніх, дзікіх гукаў здані
шшукаюць выйсьце да съятла,
якому імем ты была.
To – сон пра першае каханье

20 ліпеня 1996 г.

8

Не кранутаму аксамітам
і налітаму цеплынёй
целу беламу дзьве малітвы
ахвярную дзіўнай парой,
калі ў мяккім празрыстым съвеце
мне нікога няма бліжэй.
Дзьве малітвы – пальцаў і вуснаў,
а інакшae ўсё – распуста

7 траўня 1997 г.

9

Увечары ці апаўночы
па мокрым асфальце
зіхоткія коцяцца промні,
кладуцца на пальцы
каштоўным каменьнем –
смарагдам,
дыямантам чыстым, –
і съвеціцца доўга і нема,
пакуль мітусьню Бэтлеему
і цёмныя нетры Гарлему
ахутвае ціша

16 студзеня 1998 г.